

# Запрашаем наведаць 14 сакавіка Дзень грамадзянскасці

Назва мерапрыемства	Час правадзення	Месца правадзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Пазнавальная праграма "Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Новік Т.А.
Віртуальнае падарожжа "Нацыянальныя паркі і запаведнікі нашай краіны"	9.55 - 10.40	Кабінет №13	Новік Т.А.
Гадзіна гісторыі "Традыцыі беларускага народа"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Ляшчук М.І.
Конкурс малюнкаў "Я малюю Беларусь"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Ляшчук М.І.
<b>5 - 8 класы</b>			
Інфармацыйна-пазнавальнае мерапрыемства "Канстытуцыя - закон, па якім мы усе жывем!"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Бабрыцкі Д.А.
Інтэлектуальны батл "Зямля пад белымі крыламі"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Барысевіч К.Л.
Віртуальнае падарожжа "Славутасці нашай краіны"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Бабрыцкі Д.А.
Спартландыя "Беларуская"	11.45 - 12.30	Стадыён	Аскерка А.П.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Круглы стол "Я - грамадзянін Рэспублікі Беларусь"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Бабрыцкі Д.А.